




Родная мова з'яўляецца адным з найважнейшых склад-
нікаў фарміравання грамадскай свядомасці, самаідэн-
тыфікацыі, найвялікшым багаццем, дадзеным кожнай
нацыі, са знікненнем якога само існаванне пэўнага
народа і створанай ім дзяржавы, яго унікальны ха-
рактар, тое, што робіць яго адрозным ад іншых на-
родаў свету, ставіцца пад пагрозу. Сёння мы гутарым
з кандыдатам гісторычных навук, старшынёй грамад-
скага аб'яднання "Таварыства беларускай мовы імя
Францішка Скарыны" Алегам ТРУСАВЫМ.

ЛЕТАПІС ТБМ



1989 - 2009

було службовую пасаду, яму трэба ре-
альна ведаць дзве дзяржаўныя мовы, то
зусім па-іншаму будуць адносіца да
вывучэння беларускай мовы ў школе і
бацькі, і самі дзеци.

— Я скажу прасцей: беларус гаворыць на
мове начальства. Каб чынавенства само за-
гаварыла па-беларуску, то нікога і не трэба
было прымушаць. За год-два загаворыць
уся краіна. І хай фармальна будзе двух-
моўе, не трэба мяняць законы. Толькі каб
чыноўнікі паўсюль размаўлялі на беларус-
кай мове.

— Але ж вашы справы ўяўляюцца
відавочнымі забыткамі: аўвесткі ў

— Таварыству беларускай мовы споўнілася 20 год з дня заснавання, з якіх палову вы з'яўляецся яго старшынёй. Па ініцыятыве каго і з якімі мэтамі стваралася ваша арганізацыя?

— Так проста атрымалася, што я ўзначальваю арганізацыю дзесяць год. Ініцытараў фармальна было шмат: розныя міністэрствы, ведамствы, беларуская тэлевізія. А фактычна галоўным ініцыятарам і стваральнікам быў славуты наш пісьменнік, ён жа першы старшыня ТБМ, Ніл Гліевіч. Бо Ніл Сымонавіч даўно выношаў гэту ідэю і ўрэзаше ажыццяніў.

Асноўнай мэтай дзейнасці арганізацыі з'яўляецца аднаўленне ў грамадстве стаўлення да роднай мовы як да нацыянальнай святыні, пашырэнне яе ўжытку ва ўсіх сферах жыцця Рэспублікі Беларусь, усебаковае развіццё і захаванне яе чысціні і самабытнасці, барацьба за забеспечэнне ёй статуса дзяржаўнай мовы. Галоўнай жа задачай ТБМ з'яўляецца адроджэнне беларускай мовы ў дзяржаўным, грамадскім і духоўным жыцці народа Беларусі, а таксама: зберажэнне і развіццё нацыянальнай культуры і народных традыцый, гісторычнай памяці, фарміраванне нацыянальнай свядомасці, прыкладніе намаганняў дзеля адроджэння ў Беларусі нацыянальнай асветы: дашкольных установ і школ усіх тыпаў, вышэйших навучальных установ з выкладаннем усіх дысцыплін на беларускай мове.

— Алег Анатольевіч, з часоў атрымання Беларуссю незалежнасці, ці змяніліся стан беларускай мовы ў краіне і адносіны да яе грамадства?

— За гэтыя гады было шмат чаго. Спачатку — агульны пад'ём, Канстытуцыя, дзе беларуская мова была адзінай дзяржаўнай. Потым быў рэферэндум, які надаў статус дзяржаўнай і рускай мове. У Магілёве і Гродненскімі гарадамі ніводнага беларускамоўнага класа, не кажучы ўжо пра школы. Так што радавацца ніяма чаго.

— Якімі вы лічыце цяперашнія мэты і задачы вашай арганізацыі, можа, яны крыху змяніліся?

— Яны не змяніліся, засталіся такімі ж: каб наша мова была не фармальна, а рэальная дзяржаўнай мовай. Каб на гэтыя мове чалавек мог паразумецца ў любой дзяржаўнай структуры, у любым банку і ўстанове.

Трэба ўмець гаварыць «дзякую»

— Часам можна пачуць нараканні, што змяншаецца колькасць беларускамоўных дзяцячых садкоў, класаў, школ...

— Усё правільна. Проблема не столькі ў садках і школах, колкі ў беларускамоўнай вышэйшай адукацыі. Пакуль мы не створым некалькі элітных нацыянальных універсітэтаў, дзе ўсё будзе выкладацца па-беларуску, гэта праблема не зникне. Дзякуючы ТБМ засталася беларуская мова, прафесійная лексіка, як прадмет у ВНУ краіны. Тры гады запар выкідалі гэты прадмет з усіх праграм, але дзякуючы Адміністрацыі Прэзідэнта краіны вярталі яго назад. Іншая справа, што колькасць гадзін урэзалаў ўдвай.

Хачу сказаць, што шмат чаго залежыць ад чыноўнікаў у ведамствах, на месцах. Многія ж маглі б і па-беларуску выступіць. Чаму, прыкладам, перавялі на рускую мову выкладанне геаграфіі і гісторыі ў рускіх ці беларускамоўных школах? Усе нарматыўныя документы толькі па-руску робяць... Таму самае "хворае" ў нас месца — гэта сістэма адукацыі. З пашырэннем ужытку беларускай мовы зусім іншая справа — Міністэрства культуры і ўся галіна культуры. Вельмі няжепскія стасункі ў нас з Міністэрствам сувязі, якое друкуе шыкоўныя канверты, маркі. Добра працеваць з Міністэрствам інфармацыі, Нацыянальным банкам. Ёсьць шмат арганізацый, ведамстваў, дзе да мовы ставяцца з павагай.

— У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ў межах Дзён еўропейскай спадчыны адбылося пасяджэнне "круглага стала" на тэму "Беларусь самабытная. Традыцыі. Мова. Рамёствы", прысвечанае праблемам захавання нацыянальнай гісторыка-культурнай спадчыны. Там была выказана думка, што, магчыма, ужо нафышоў час стварыць Інстытут захавання беларускай мовы... Нават

ЮНЕСКА аднесла беларускую мову да моў, якім патражае зникненне.

— Думаю, што да стварэння такога інстытута па пытаннях захавання беларускай мовы справа яшчэ не дайшла. Мова духоўна замацавалася ў грамадстве. Зараз гэта мова беларускай эліты, моладзі, культурных, адукаўных людзей. Гэта не мова вёскі, якая, на жаль, губляе многія свае традыцыйныя

Замежным фірмам пісалі на іх родных мовах, каб яны зрабілі рэкламу па-беларуску. І пасля таго, як з'явілася беларускамоўная рэклама сусветна вядомых фірм, іх продажы ўзраслі на дзесяць працэнтаў.

духоўныя і культурныя нацыянальныя адметнасці і не можа быць яе насыбітам і захавальнікам.

Апошнія, каstryчніцкія, апъланні паказалі, што палова беларусаў з вялікай павагай ставіцца да тых, хто гаворыць на роднай мове. А гэта без малага піць мільёнаў чалавек! Сітуацыя разка змянілася, што гаворыць пра то: праз некалькі гадоў і ўлада загаворыць на роднай мове. Вельмі малы адсотак, які як і ў савецкія часы, — 5 — 6 працэнтаў — усё ж лічаць яе бруднай, непрыгожай. Тэндэнцыя добрая, так што рана яшчэ напушту мову здаваць у архі.

Прыемна, што літараліна на дніх на гомельскую і магілёўскую тэлевізіі ў праграмы навін вярнулася беларуская мова.

— Існуе трывалае грамадскае меркаванне: калі кожны грамадзянін, пачынаючы яшчэ з садка ці школы, будзе ведаць пра ўмову, што, каб заняць лю-

грамадскім транспарце тучаць па-беларуску, беларускамоўныя шыльды, назывы вуліц.. Зразумела, што гэта не абыходзіцца без розных цяжкасцей. Ці заўсёды знаходзіце паразуменне з чыноўніцтвам?

— Што можам, тое робім. Ведаце, трэба з кожным чынавенствам мець асабісты контакт. Прыкладам, як толькі новага міністра ці старшыню райвыканкама призна чаюць на пасаду, я адразу віншу ю іх па-беларуску. Апошні раз, калі назначылі штат новых міністраў і іншых службоўцаў, пасля свайго віншавання ад прыкладна пяцідзесяці я атрымаў сорак два адказы ўдзячнасці: з іх большасць — па-беларуску.

Нядоўна сустракаўся са старшынёй Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Аляксандрам Зімоўскім. І бачу, што ёсьць плён: беларускасці на тэлевізіі пабольшала. Крокі спакойныя, ціхія, але прадуманыя метадычна і граматна. Трэба індывидуальна гаварыць з кожным чыноўнікам. І не лаяць, як гэта робяць некаторыя асобы, а і ўмесьці сказаць дзякую. Беларусам наогул трэба развіваць гэту рысу — быць ўдзячным. Я як дэпутат ведаю: зробіш чалавеку дабро — маўчыць. Як яму кепска — ён ходзіць, плаціцца, абруаецца, просіць; дапамаглі — зникне і дзякую не скажа.

Замежным фірмам пісалі на іх родных мовах, каб яны зрабілі рэкламу па-беларуску. І пасля таго, як з'явілася беларускамоўная рэклама сусветна вядомых фірм, іх продажы ўзраслі на дзесяць працэнтаў.

— У праграме "Наша раница" канала АНТ з'явілася штотыднёвая рубрыка, прысвечаная беларускай мове, якую вядуць папулярны ў моладзевым асяродку Андруш Такіндэнг і вака на месніца Алена Анісім. Чыя гэта была прапанова і ці не занадта экзатычны тандэм распавядае беларусам пра іх жа адмысловыя беларускія слоўцы?

— Ініцыятыва належыць тэлебачанню. Як я казаў, пасля маіх сустрэч з кіраўніцтвам Нацыянальнай тэлерадыёкампаніі пайшли неіхія зрухі. Дарчы, Такіндэнг — мой былы студэнт. Думаю, што тэлевізійшчыкі знайшли вельмі добры ход: калі людзі бачаць афраамерыканца, які бліскуча гаворыць па-беларуску, то самім беларусам павінна быць сорамна.

Віктар КАВАЛЁЎ
Фота аўтара